



Маральна-выхаваўчы патэнцыяп Статутаў Вялікага княства Пітоўскага

В.С.Болбас

(Мазырскі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт),

I.С.Сычова

(СШ № 2 г. Мазыра)

Статут Вялікага княства Літоўскага – сусветна вядомы помнік прававой і асветніцкай думкі сярэднявечча, буйны дакумент эпохі, феномен духоўна-культурных і маральна-выхаваўчых традыцый беларускага народа. Яго вытокі тояцца ў звычайным праве, «Рускай праўдзе», язычніцкіх абрадах старажытных славян. У Статуте канцэнтравана паказана жыццё сярэдневяковага чалавека – носьбіта традыцый сваёй сям'і, роду, этнасу, дзяржавы, заснаваных на прынцыпах агульначалавечай маралі.

Складальнікі дакумента, адукаваныя людзімі часу, абагульнілі дасягненні ў галіне права народаў старажытнасці, у прыватнасці рымлян. У Статуте ёсьць спасылкі на Цыцэрон, Арыстоцеля, эпіграфы ўзяты з Бібліі. Афіцыйнымі крыніцамі Статута ВКЛ усіх трох рэдакцый (1529, 1566, 1588) з'яўляюцца дзяржаўныя дакументы і пастановы. Але асаблівая ўвага прыягаюцца стварэнні надавалася народным традыціям, якія сформіравалі грамадскую свядомасць, значна ўплывалі на сямейна-бытавыя ўзаемаадносіны, сістэму паводзін, маральна-этычных прынцыпau і каштоўнасцей. У адным з артыкулаў спецыяльна адзначаецца неабходнасць «вольности и звычай добрие стародавные ховати и ни в чом того не нарушати» [1, с. 119].

Статут пачаў дзейнічаць пасля заключэння Люблінскай унії (1569), якая прывяла да частковай, але гістарычна незваротнай страты Вялікім княствам Літоўскім сваёй самастойнасці. Вайсковай, нацыянальнай, рэлігійнай экспансіі народы княства супрацьпаставілі не толькі сілу зброі, але і магутны творчы патэнцыял. Калі сыходзіць з прынцыпаў цывілізацыйнай дынамікі А. Тойнбі, то гэта быў дастойны адказ на зневінны выклік. Нездарма даследчыкі гісторыі права з разных краін адзінадушна называюць Статут ВКЛ найболыш дасканалым для свайго часу зводам законаў у Еўропе.

Працэс напісання Статута быў працяглы. На гэта не хапіла жыцця аднаго пакалення, склад статутавай камісіі, якая ўключала працтваўнікоў розных канфесій, саслоўяў і паветаў, неаднаразова змяняўся. Друкаваны тэкст Статута 1588 г. данес да нас імёны дзяржаўных дзеячаў і мецэнатаў Астафія Багданавіча Валовіча і Льва Іванавіча Сапегі, пісара Габрыэля Войны. Праца над тэкстам зводу законаў і выданне яго за ўласныя сродкі ў Віленскай друкарні Мамонічу ў абесмяроцілі імя Л.І.Сапегі, вылучыўшы яго сярод працтваўнікоў іншых магнацкіх родаў, якія адстойвалі маёманую, прававую і нацыянальную незалежнасць ВКЛ ад Кароны.

Арыстоцель называў чалавека грамадскай жывёлінай, надзеленай разумам, сцвярджаў, што толькі ў справядлівай дзяржаве ён фарміруецца як маральная істота. Л.Сапега зазначае: «Там бельлуа, а по-нашому дикое звера, пануе, где человек водлуг уподобанья своего владность свою ростегает. А где опять право або статут гору маеть, там сам бог всем владнеть» [1, с. 44]. Айчынны палітык развівае на нацыянальнай глебе ідэю антычнага філосафа аб тым, што найвышэйшая мэта дзяржавы і права — дапамагчы людзям дасягнуць дабрачыннасці, а праз гэта — шчасця. Выхаванне ж высакароднасці магчыма толькі пры наяўнасці добрых законаў і маральных правіл, якія ў сукупнасці

забяспечвають панаванне справядлівасці. Беларускі асветнік зазначае, што людзі неаднолькавыя па сваіх схільнасцях, сіле інтэлекту. Не кожны імкнецца да дабрадзейных паводзін і самаўдасканалення. Таму і ўзнікае неабходнасць у пісаных законах, якія Леў Сапега парашунтывае з «удилом або монштуком» для непаслухмиях, сваявольных і неразумных грамадзян. На думку аўтара, бог так стварыў чалавечую натуру, каб «што ест почтывого, завжды удавал, а што непочтывого, абы се того выстерегал» [1, с. 44]. Збліжаючы ідзі маралі і права, асветнік у межах дзяржавы аддае перавагу праву і яго метадам: прымусу, пакаранню і страху перад ім, эканамічным санкцыям і г. д.

Закон, на думку Л.Сапегі, з'яўляецца супроводным, але найбольш эффектыўным сродкам уздзейння на асоб, якія цэняць матэрыяльныя дабрабыт вышэй за маральныя каштоўнасці, нават вышэй за разум, бо не жадаюць абмяжоўваць свае амбіцы. У людзей «своевольных и неукро-чоных» сваё разуменне справядлівасці, заўва-жае Л.Сапега, прыгадваючы гісторыю Рыма, дзе многія былі згодны жыць пад тыраніяй, каб мець перавагі, якія забяспечваюцца высокім сацыяльным становішчам і багаццем. Рымляне разумелі, што правіцель, нават самы жорсткі, суб'ектыўна адносіцца да чалавечых слабасцей, недахопаў і злачынстваў. Закон жа грунтуецца на прынцы-пах справядлівасці («жебы на самой толькі невинности живота и постереганью прав щасте свое чоловек садити мел» [1, с. 45]), з'яўляючыся сліпым і глухім да асабістых заслуг і якасцей. Ён прызначаны ўстанавіць аднолькавы парадак для бедных і багатых, для прадстаўнікоў усіх саслоўяў — «обывателем всіх станов». Гэты прынцып і быў абвешчаны ў Статуте, хаця рэалізоўваўся непаслядоўна. Л.Сапега зазначае, што дзяржава моцная толькі пры ўмове захавання справядлівасці: «абы тые за неучтывые спра-вы свои слушное каранье, а цнотливые при-стойную заплату относили» [1, с. 44]. Падканцлер ВКЛ упэўнены, што справядлівасць неабходна распаўсюджваць на ўсіх грамадзян, неза-лежна ад іх рэлігійных і маральных пераканан-няў. Кожны народ ва ўсталіванні справядлівасці павінен кіравацца разумам, правам, звычаямі і традыцыямі сваёй зямлі.

У «Звароце да ѿсіх саслоўяў» аўтар падкрэслівае, што права існуе для абароны слабейшага ад уціску і гвалту, для таго, каб прыстойны чалавек вольна жыў на Айчынне, не баючыся за сваё добрае імя, здароўе і маёмысць. Адстойваюцца права «людзьмі зваща», асабістая і гра-

Валерый Сяргеевич Болбас у 1970 годзе скончыў механизма-матэматычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаўваў настаўнікам, завучам, дырэкторам школ Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці. У 1993 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю па гісторыі педагогікі Беларусі. З 1995 года працуе ў Мазырскім дзяржаўным педагогічным універсітэце на пасадах загадчыка кафедры педагогікі (1996), прарэктара па навуковай работе (1998), прарэктара па вучэбнай работе (2000).

Даследчык гісторыкі педагогікі і народнай педагогікі Беларусі. Аўтар больш чым 100 навуковых прац, у тым ліку манаграфіі «Ідэі маральнаага выхавання ў педагогічнай думцы Беларусі эпохи Адраджэння» (1998), двух вучэбных дапаможнікаў.

мадская значнасць кожнага чалавека, каштоў-
насць мовы і культуры карэннага насельніцтва
ВКЛ — «тубыльцаў».

Вялікую ролю ў распаўсюджванні прававых і маральных ведаў асветнік адводзіць кнізе, друкаванаму слову, якое мае значныя перавагі над рукапіснымі зборнікамі. Л.Сапега зазначае, што той, хто не ведае законаў і нормаў супольнага жыцця і свабодай хваліцца, заслугоўвае асуджэння. Прыстойнаму чалавеку вывучэнне законаў неабходна для таго, каб «водлуг права писаного справовалсе, а никого не кривдил», пакрыўджанаму, каб ведаў, дзе «обороны і лекарства в кривде своеи искати маеть» [1, с. 47]. Сапега лічыць, што выдаваць кнігі неабходна на дзяржаўнай (старабеларускай) мове, прызнае яе найважнейшым сродкам маральнага выхавання, бо толькі праз родную мову народ можа атрымаць праўдзівыя веды аб сваіх правах і аваязках, яна аб'ядноўвае прадстаўнікоў розных сацыяльных груп у адзіны этнас, далучае да здабыткаў папярэднікаў. Пазіцыя Л.Сапегі выказана ў наступным звароце да суйчыннікаў: «А если которому народу встыд прав своих не умети, поготовю нам, которые не об-



чым яким языком, але своим власним права списаные маєм и каждого часу, чаго нам потреба ку отпору всякое кривды, ведати можем» [1, с. 48].

Знаёмыя са Статутам Вялікага княства ў значнай меры садзейнічала патрыятычнаму і грамадзянскаму выхаванню асобы, абуджала гонар і пачуццё чалавечай годнасці, любоў да сваёй зямлі і дзяржавы. Выхаваўчая накіраванацца прасочваецца ў артыкулах Статута, якія рэгламентавалі выкананне воінскіх абавязкаў і павіннасцей. Асноўныя іх цяжар ускладаўся на вышэйшыя саслоўі: «вся шляхта поветовая повинни становітисе под хоруговъю» [1, с. 105]. Статут абавязваў баяр, рыцараў пастаянна быць гатовымі выступіць у паход, мець баявога каня і амуніцыю. У сваіх учынках яны кіраваліся рыцарскім кодэкsem гонару, які меў на ўвазе наяўнасць добрай фізічнай загартоўкі і пэўных маральных якасцей. Маладыя шляхціцы спасціглі асновы науک і нормы паводзін пры дварах багатых magnataў, вучыліся за мяжой, рыхтаваліся да дзяржаўнай і вайсковай службы. Саслоўнае раздзяленне грамадства абумоўлівало і розны падыход да выхавання моладзі, саслоўную маральность. Аднак абарона роднай зямлі лічылася спрэвай усеагульной, пачэснай. У надзвычайных выпадках, у час вайны па рашэнні сойма збіралася апалчэнне, «рушенье посполитое», у якое ўступалі ўсе мужчыны, здольныя насыць зброю. Дэзерцістра асуджалася і нормамі маралі, і пісанным правам: «хто бы з битвы утек таковый... именье и честь тратить» [1, с. 107]. Патрыятызм лічыўся асноўнай маральной якасцю чалавека, аднак меў і матэрыйальнае выражэнне — праз клопат аб забеспячэнні войска. Напрыклад, Сцяпан Рыгоравіч Лавейка з Мазырскага павета са сваіх маёнткаў Тульгавічы, Кочышча, Зімовішчы, Барысаўшчыны, Міханавіч паставіў у войска ВКЛ «кони 3 збройно», «драбы 2 з ручніцамі» [3, с. 288], што было канкрэтным укладам у

агульную справу. Патрыятызм менавіта такога, прагматычнага, кшталту зацверджаны ў Статуте. У ім ніяма лірызму, уласцівага літаратуры і фальклору. Гэта сведчыць аб тым, што наш народ умее не толькі паэтычна ўслыўляць родную зямлю, але і рабіць на яе карысць канкрэтныя справы, абараняць яе, прайўляючы цвёрдасць і непахіснасць. Нездарма выкананне воінскага абавязку спрадвеку звязана ў народным разуменні з паняццем мужчынскага гонару, з'яўляецца ўзорам для пераймання.

Гонар складальнікам Статута робяць артыкулы, дзе абвяшчалася роўнасць прадстаўнікоў розных канфесій перад законам. Так фарміравалася талерантнасць, якую сёння даследчыкі называюць вызначальнай рысай харектару беларусаў: «обещаем то себе сполне за нас и за потомки наши и на вечные часы под обовязком присegи, под верою, честью и сумнением нашим, иж, которые естесмо розни в вере, покой межы собою заховати, а для розное веры и отмены в костелах крови не проливать» [1, с. 113]. Такім чынам, тэарэтыкі права прызнавалі, што не веравызнанне, а маральныя якасці чалавека і яго ўчынкі вызначаюць каштоўнасць асобы, яе ролю ў грамадскім жыцці. У Статуте 1588 г. зроблена спроба аб'яднаць народы не па рэлігійнай, а па дзяржаўнай прыкмете, дазволены шлюбы паміж прадстаўнікамі розных канфесій, чаго не было ў ранейшых рэдакцыях. Адзначым, што і сам Леў Сапега некалькі разоў мяняў веравызнанне, быў фундатарам і праваслаўных, і каталіцкіх, і уніяцкіх храмаў. Ён выступаў за кампраміс, асуджаў жорсткія метады міжканфесіянальной барацьбы, вышэй за ўсё ставячы інтарэсы Айчыны.

Значная ўвага ў Статуте ўдзяляецца абароне чалавечай годнасці, захаванню шляхецкіх вольнасцей. Даследчыкі прававой думкі адзначаюць, што абвешчаная ў зводзе законаў роўнасць усіх перад законам мела абстрактны харктар. На справе гэта была роўнасць сярод роўных, у межах сваёй сацыяльнай групы. Прычым людзей простага стану каралі за правапарушэнні больш строга, супраць чаго выступалі айчынныя мысліцелі А.Волан, М.Літвін. Нават памер матэрыйальнага пакарання за забойства чалавека («галоўшчына») залежаў ад яго сацыяльнай прыналежнасці. «Галоўшчына» за забойства шляхціца складала 100 коп грошаў, «панцырнага» слугі (чалавека, які нёс вайсковую службу, хоць і не належаў да шляхецкага саслоўя) — 60, цягловога селяніна — 25, чалядніка — 20 коп грошаў і інш. Значным крокам напе-

Іна Сяргеевна Сычова скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 1993 года працуе ў СШ № 2 г. Мазыра. З 2000 года — саіскальнік кафедры педагогікі Мазырскага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта. Даследуе гісторыю педагогікі Беларусі.



рад ва ўстанаўленні справядлівасці быў факт прызнання адказнасці шляхціца за забойства простага чалавека. Падобныя артыкулы з'явіліся ў заканадаўстве іншых краін значна пазней, напрыклад у Польшчы толькі ў 1768 г. [2, с. 249]. У Статуте падкрэслівалася, што «чалавек волны за жаден выступ в неволю вечную выдан быти не маеть» [1, с. 316]. Кожны чалавек, паводле Статута, мог разлічваць не толькі на вышэйшую, боскую, справядлівасць, але і на «слушное каранье» па законах сваёй краіны. Закон не лічыў пакаранне адзіным сродкам удасканалення чалавека і абвяшчаў прэзумпцыю невінаватасці: «суд... склоннейший маеть быти ку вызволеню, ніжли ку каранью» [1, с. 332]. Агаворвалася, што пакаранне не павінна абражачы асобу, яе годнасць: «то почтывости его шкодити не маеть» [1, с. 338]. Ацэнъваўся асобны амаральны і супрацьпраўны ўчынак, а не чалавек у цэльм.

Сярэдневяковае права спрыяла выхаванню досьць гуманніх адносін да непаўнагодных. За злачынства, учыненае чалавекам, які не дасягнуў 16-гадовага ўзросту, смяротная кара, катаванні не прысуджаліся. Ужываліся такія сродкі перавыхавання, як штраф, цялесныя пакаранні, «выслуга» — адпрацоўка за крадзеж. Непаўнагоднія не валодалі поўнай прававой свабодай. Iх прадстаўнікамі на судзе выступалі бацькі або апекуны.

У раздзеле VI Статута, які ўключае 15 артыкулаў, падрабязна распрацавана сістэма апекі над непаўнагоднімі. Дзяржаўны клопат накіраваны на захаванне маёmacці сіrot, але падкрэсліваецца таксама неабходнасць выхавання і адукацыі дзяцей, прад'яўляюцца патрабаванні да дзелавых і маральных якасцей апекуноў. Фактычна ў юрыдычным дакументе створаны ідэальны вобраз выхавацеля. У Статуте падкрэслівалася, што апекунамі могуць быць «не чужоземцы, але родичы того панства Великого княства Літоўскага, люди добрые, побожные, неутратные и добре оселье» [1, с. 226], каб захоўвалі набытую маёmacць і землі, выхоўвалі ў сіrot любоў да свайго роду, айчыны. Вялікае значэнне надавалася асабістым якасцям апекуноў, іх уменню весці гаспадарку: «Теж опекун маеть быти не вельми зошлых лет, тот, который бы собою добре владнул и дом свой ростропне, опатрне справовал» [1, с. 226]. Апекаваць сіrot маглі і жанчыны — «белые головы», але абавязкова замужнія, якія б мелі мужуў добрых, цнатлівых, набожных. Адпаведна такія якасці пажадана было развіваць і ў выхава-

ванцаў метадам асабістага прыкладу, прывучэння да працы, беражлівасці. «А потым опекун, взявши дети, маеть их в добром, почтывом выхованью и науках мети и в достатку» [1, с. 227]. Згодна з Статутам, 9/10 ад гадавога прыбыту з маёmacці павінны былі выкарыстоўвацца «на выхованье и на науку детем» [1, с. 227], іншыя патрэбы. Дазваляўся выезд для набыцця адукацыі за мяжу. Апекуны прызначаліся па тэстаменце — завяшчанні бацькі. Перавага аддавалася сваякам па мужчынскай лініі — «блізким по мечу», затым даходзіла чарга да сваякоў маці — «кровных по кудели», спачатку мужчын, а пры іх адсутнасці — замужніх жанчын. Маці магла быць апякункай толькі па тэстаменце мужа. У многім гэта абумоўлівалася матэрыйальнымі інтарэсамі, правам спадчыны. Але ў заканадаўстве адзначалася: «Нижлы для лепшаго и пілнейшага выхованья дети малые от матки своее до опекунов браны быти не мауть, але мауть зостати при матце: девка — до пойштва ее замуж, а мушкіна — до лет таких, в яких вжо на науку до школы давати годно, то ест до семи лет» [1, с. 219].

У Статуте быў вызначаны ўзрост, з якога чалавек лічыўся павіннім, — «лета зупольные»: для дзяўчат — 13, для юнакоў — 18 гадоў. Як бачым, дзяўчаты становіліся дарослымі значна раней, чым хлопцы. Паўнагодце вызначалася не столькі маральныя сталасцю, колькі наступленнем шлюбнага ўзросту. Галоўным прызначэннем жанчыны было нараджэнне дзяцей, таму і адукацыя для дзяўчынкі лічылася неабязьковай, яе замяняла хатняе выхаванне пад наглядам маці. Дзяржава прайўляла клопат аб прававой абароне прыгожай палавіны чалавечства, што з'яўлялася важным паказчыкам развіцця агульнай культуры грамадства. Выкраданне дзяўчат, прымус да шлюбу праследаваліся законам. Згвалтаванне ў большасці выпадкаў каралася смерцю. Але жанчына мела права выйсці замуж за гвалтаўніка, гэта было яе маральнае права і асабісты выбор. Па адным з артыкулаў цяжарная жанчына вызывалялася ад смяротнай кары да таго часу, пакуль не народзіць дзіця. Спецыяльна агаворвалася адказнасць за біцё і абрэзу цяжарнай жанчыны, шкоду, учыненую будучаму дзіцяці. У гэтых выпадках шырока ўжывалася царкоўнае пакаянне — як сродак адначасова і самавыхавання, і ўздзеяння калектыўнай думкі, своеасаблівых катарсіс, маральнае ачышчэнне праз сорам, усведамленне ўласнай віны. Царкоўныя нормы ў гэтым выпадку ўдала дапаўнялі прававыя і

грамадскія. У цэлым жа за злачынствы супраць жанчын любога саслоўя прадугледжвалася больш жорсткае пакаранне, «галоўшчына» выплачвалася ў двайным памеры. Можна сказаць, што жанчына расцэнвалаася дзяржавай як своеасаблівая жывая каштоўнасць, патэнцыяльная маці будучых воінаў, палітыкаў, вучоных, земляробаў.

Матэрыйяльная, сацыяльная, прававая адказнасць за сям'ю ў складалася на мужчыну. Жонка і дзеци знаходзіліся пад уладай галавы сям'і. Але становішча жанчын не было бяспраўным. Жонка з'яўлялася гаспадынай у хаце, а не парабчанкай, што замацоўвалася законам і традыцыямі праз сістэму ўзаemных матэрыйяльных і маральних абавязкаў. Шлюбна-сімейныя адносіны рэгуляваў спецыяльны раздел Статута «О праве посагу и о вене» [1, с. 213]. Вена — гэта 1/3 частка нерухомай маёmacці мужа, яго дар жонцы ў адказ на пасаг. Пасаг — «четвертая часть водлуг давных прав особливе на выправу девок замуж отложона без всякое разности, хотя бы их было и наболей або теж и одна» [1, с. 222]. У Статуте дэталёва вызначаны парадак запісу бацькам вена ад зяця. Настойліва праводзіцца думка аб неабходнасці юрыдычнага афармлення дамоўленасці, што ў выпадку смерці мужа, распаду сям'і гарантавала б жанчыне матэрыйяльную і прававую аўтаномію. Найбольш правоў мелі ўдовы, у дачыненні да іх ужываўся выраз «седеть на вдовым столцу», які ўказваў на маёmacную і асабістую самастойнасць. Да разведзеных жанчын у грамадстве ставіліся з недаверам, сумняваліся ва ўстойлівасці іх маральных прынцыпаў. Але атрымаць развод (асабліва да другой паловы XVII ст., калі перамагла контррэфармацыя), па назіраннях даследчыкаў, было параўнальна лёгка. Такія справы прыносялі даход судовай адміністрацыі. І ўсё ж развод уяўляў хутчэй выключэнне, чым правіла. Жыццё грамадства засноўвалася на прынцыпе захавання сям'і, чаму сядзейнічала і пісанае права. Афармленне вена, атрыманне пасагу, памер якіх агаворваўся ў час заручын, у сучасным жыцці можна параўнаны з заключэннем шлюбнага дагавору, аб мэтазгоднасці чаго ідуць спрэчкі. Як відаць, клопат аб матэрыйяльным забеспеччэнні сям'і, захаванні справядлівасці ў гэтым пытанні з'яўляецца адной з даўніх традыцый славянскіх народаў, паходзіць ад нормаў звычаёвага права. І калі слова «пасаг» гучыць даволі сучасна, не выйшла з ужывання, то пратакую акаличнасць, як вена, палічылі за лепшае забыцца. Між тым яны спрыялі ўмацаван-

ню шлюбнага саюзу, павышэнню адказнасці за сям'ю, што актуальна ва ўсе часы.

Увогуле, за ўсе ўчынкі і дзеянні, якія маглі парушыць спакой сям'і, заканадаўства прадугледжвала вельмі строгае пакаранне. Як сведчыць друкаваныя крыніцы, зводнікам адразалі вушки, губы, выганялі з паселішчаў. Так, нават у сярэдзіне XVIII ст. падвайвода Абуховіч загадаў абрэзаць вушки, нос і губы старой шляхцянцы, якая адчыніла ў Навагрудку «трактірню» і садзейнічала там «сустрэчам» [4, с. 281]. За «чужаложства» (праплюбадзейства) і мужчыны, і жанчыны караліся смерцю, яны апыналіся практычна па-за законам. Забаранялася ўтрыманне тайніх корчмаў, якія заахвочвалі да ўжывання спіртнога, наносілі шкоду маральному і фізічному здарою, пагражалі сімейнаму дабрабыту. П'яніц, людзей без пэўных заняткаў выганялі з гарадоў і мястэчак.

Менавіта сям'я, род, а не індывид з'яўляліся галоўнымі каштоўнасцямі сярэдневяковага грамадства. Такі падыход увогуле характэрны для большасці традыцыйных культур, у аснове якіх — ушанаванне мінулага, пакланенне пращурам, бацькам. На Усходзе заўсёды больш даражылі продкамі, чым дзецимі. Статут сведчыць, што падобная сітуацыя назіралася і ў сімейна-бытавых адносінах беларусаў. Дзеци да выхаду замуж, жаніцьбы фактычна знаходзіліся ў поўнай уладзе бацькоў, не маглі без іх згоды ўзяць шлюб, бо пазбаўляліся маёmacці, не мелі права аспрэчваць рашэнне бацькі, калі ён не даў дачца пасагу: «отец ведал, якую милость и опатрность о добром детях своих мел чинити» [1, с. 217]. Нават за наўмыснае забойства ўласных дзяцей бацькам прызначалася не вельмі строгая кара: заключэнне на год і шэсць тыдняў у замкавай вежы і чатырохразовая царкоўнае пакаянне. Сын жа або дачка, якія паднялі руку на бацьку ці маці, трацілі гонар, маентак і «смертью ганебною маеть каран быти: по рынку возечы, клещами тело торгати, а потом в мех скуреный всадивши до него пса, кура, ужа, котку и тое все посполу в мех всадивши, и зашить и где наглубей до воды утопити» [1, с. 281]. Форма пакарання дахрысціянскага, язычніцкага, паходжання, якая хавае ў сабе сімвалічны сэнс (жах, пакутлівая смерць, ахвярапрынашэнне), была ў дадзеным выпадку ўзята складальнікамі Статута за аснову прававой нормы. Публічныя пакаранні праводзіліся з мэтай застрашыць патэнцыяльных злачынцаў, былі дзейнымі сродкамі перавыхавання праз уздзейнне на псіхіку асобы. Падобныя метады, якія ўтрымлівалі пера-

жыткі старажытных вераванняў і абрадаў, выкарыстоўваліся і ў дзейнасці копнага суда — органа абшчыннага, народнага права суддзя, які дзейнічаў на Беларусі да XVIII ст. Копны суд адбываўся на спецыяльным месцы — капавішчы, вяршыўся хутка, прычым над прадстаўнікамі ўсіх саслоўяў, быў заснаваны на нормах звычаёвага права і патрабаваннях калектыўнай маралі, якія тут супадалі, складалі адно цэлае. Прыгаворы копнага суда абскарджанню не падлягалі, за іх правільнасцю сачылі копныя старцы — найбольш аўтарытэтныя знаўцы копнага права, а таксама прадстаўнікі судовай адміністрацыі. Тое, што дзейнасць копнага суда была ўзаконена Статутам, выразна выяўляе дзяржаўныя аксіялагічныя і выхаваўчыя прыярытэты: арыентацыю на ўласную законатворчасць, прынцыпы калектывізму, абшчыннасці.

Вышэйшай праявай негатыўнай маральна-прававой ацэнкі паводзін індывіда лічылася адрачэнне бацькоў ад дзяцей. Права прадугледжвала такую магчымасць у сямі выпадках. Напрыклад, калі сын або дачка «торгнулся рукою, ударыў або пхнул з гневу» [1, с. 250], пакінул састарэлых бацькоў без ежы і дапамогі, захапілі і растроцілі маёмысць без згоды родных і інш. Адзначалася, што да амаральніх учынкаў падштурхоўваюць зласлівасць, гнеў, сквапнасць. Адрачэнне бацькоў вяло да духоўнай ізалаціі асобы, калектыўнага асуджэння. Грамадская думка, сіла слова выступалі надзейнымі рэгулятарамі паводзін індывіда, сродкамі перавыхавання і маральна-этычнага ўздзейнія.

Бацькі таксама мелі права адрачыся ад дачкі, якая вяла распутнае жыццё. Увага, якая надаецца ў Статуте гэтаму пытанню, пацвярджае, што да маральнасці жанчыны прад'яўляліся высокія патрабаванні. Незамужніх жанчын за наўмыснае забойства дзіцяці ці пазбаўленне ад плода каралі смерцю. Па назіраннях даследчыкаў, табу на падобныя дзеянні існуе ў многіх народаў. Лічылася, што пралітая кроў можа стаць прычынай вялікай засухі, прынесці шкоду ўсёй краіне, дасягнуць касмічных маштабаў. Такому падыходу спрыяла абогатварэнне прыроды, уласцівае нашым продкам. А ў больш позні час гэта сведчыла аб значнасці чалавечага жыцця, каштоўнасці для грамадства нават яшчэ не народжанага дзіцяці.

Але трэба адзначыць, што пазашлюбныя дзеци — «бенкарты» — становіліся ізгоямі, людзімі ніжэйшага гатунку, усё жыццё вымушаны быў расплачвацца за амаральнасць ці жыццёвую няўдачу бацькоў. Незалежна ад са-

цыяльнага становішча, асабістых заслуг і якасцей бенкарты прыраўноўваліся да людзей простага стану ці нават ставіліся ніжэй за іх: «Хто бы бенкарта забил, таковый от горла волен быти маеть» [1, с. 345]. Прычым да гэтай катэгорыі адносілася даволі значная колькасць асоб. Незаконннароджанымі лічыліся дзеци, бацькі якіх былі кроўнымі (да чацвёртага калена) сваякамі. Такі шлюб скасоўваўся, а дзеци пазбаўляліся права на спадчыну. Калі ж мужчына меў пазашлюбных дзяцей, то яны, нават у выпадку смерці першай жонкі і шлюбу з іх маці, не прызнаваліся законнымі. Наяўнасць падобных артыкулаў сведчыла аб актуальнасці праблемы. Аднак вырашалася яна пераважна метадам забарон, шляхам прынясення індывіда ў ахвяру інтэрэсам калектыву і традыцыйным правілам супольнага жыцця. Трэба прызнаць, што адмоўнія адносіны да пазашлюбных дзяцей не пераадолены і сёння, асабліва ў вясковым асяроддзі. І, нягледзячы на пэўныя негатыўныя праявы, у цэльым гэта становічае на грамадскі поўністю: з'яўляецца стрымлівающим фактарам для дарослых, ахоўвае права дзяцей на выхаванне ў поўнай сям'і. Норма звычаёвага права трывала замацавана ў свядомасці соцыуму як суровы, але справядлівы маральна-этычны запавет продкаў, у якім праявілася іх дальнабачнасць у пытаннях выхавання.

Выкарыстанне прыродных багаццяў рэгуляваў 10-ы раздзел Статута, які мае назvu «О пушчу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сеножати» [1, с. 269]. Документ сцвярджаў неабходнасць клапатлівых адносін да прыроды, дбайнага гаспадарання на зямлі. Тут знаходзіміся звесткі аб жывёлах, птушках і раслінах, якія сёння сталі рэдкімі або ўвогуле зніклі, можам даведацца аб іх спрадвечных назвах, матэрыяльнай ацэнцы. Напрыклад, цана зубра складала 12 рублёў грошаў, лася, аленя, лані — 6, мядзведзя, дзікага каня, рысі — 3 рублі грошаў і г. д. Каштоўнасць дрэў вызначалася ў залежнасці ад іх пароды і гаспадарчага прызначэння. Найбольш цаніліся дуб, бяроза, вяз, ясень. Асобны артыкул Статута перасцерагае ад пажараў у лясах і пушчах, якія «дереву бортному, плолам, зверу и птахом шкоду великую чыніть» [1, с. 275]. Адзначаецца, што пажары часта ўзімікаюць па віне пастухоў, паляўнічых, падарожнікаў, якія за сваю неабачлівасць і безгаспадарческую павінны расплачвацца з «маєтністю своею».

Матэрыяльная адказнасць прадугледжвалася не толькі за пашкоджванне борцяў або

бабровых гонаў, якія мелі важнае значэнне ў гаспадарцы і гандлі, але і за разбурэнне сакалінага ці лебядзінага гнязда, лоўлю гэтых птушак. Сокалы маглі выкарыстоўвацца на паляванні, але ў цэлым відавочна, што гэта прававая норма мае не толькі практычную, але і выхаваўчую, татэмна-родавую аснову. Нездарма і ў наш час у народзе існуе строгая забарона разбураць гнёзды ластавак, непакоіць буслоў. Цяжка сказаць, наколькі верыць сучасны чалавек, малы ці дарослы, у пагрозу застацца ад гэтага на ёсё жыщё рабым і непрыгожым, але бяспрэчна, што народныя прымхі такога кшталту фарміруюць правільныя паводзіны ў адносінах да ўсяго жывога, якія з часам становяцца асэнсаванымі. Такім чынам, метад калектыўнай адказнасці за захаванне навакольнага асяроддзя, распрацаваны ў звычайнім праве і перадаваемы з пакалення ў пакаленне, паступова становіцца нормай паводзін і можа лічыцца перадумовай экалагічнага мыслення нашых дзён.

З 18 артыкулаў Статута 4 прысвечаны бортніцтву — найбольш старажытнаму промыслу ўсходніх славян, які вядомы з IX ст. Бортнікі здабывалі мёд для панской гаспадаркі, мелі пэўныя перавагі перад іншымі катэгорыямі залежных сялян, нават «галоўшчына» за забойства бортніка была вышэй, чым за звычайнага цяглагавога чалавека. Высока цаніліся і бортныя дрэвы, борці, якія пазначаліся спецыяльнымі знакамі — «зменами». За крадзеж пчаліных сем'яў прадугледжвалася смяротнае пакаранне. Гэта сведчыць аб вялікім значэнні промыслу ў гаспадарчым жыцці: пчалярства з'яўлялася крыніцай дабрабыту і матэрыяльнага дастатку для многіх сем'яў. У Статуте адзначаецца, што нярэдка бортныя дрэвы служылі сродкам разліку за даўгі, з-за іх узікалі сваркі і спрэчкі паміж сялянамі: «иж пчолы для недостатку дани продаёт або по дочце дасть зяню дерево зо пчолами у чужое село» [1, с. 272]. Нават гаспадар пушчы не меў права чыніць шкоду бортнаму дрэву, яно ахоўвалася законам. У сваю чаргу і ўладальнік борцяў павінен быў захоўваць правілы паводзін у лесе: «собаки ему не брати, ани рогатыны, ани жадное стрельбы, чым бы мел в з веру шкоду учынити» [1, с. 270].

Догляд пчол быў справай сямейнай, назапашаны ў ёй вопыт перадаваўся ад пакалення да пакалення. Гэты занятак садзейнічаў фарміраванню назіральнасці, цярплівасці, далікатнасці, умення адчуваць прыродныя рытмы. Акрамя таго, у славянскіх народаў пчаліны рой лічыўся сімвалам калектывізму, руплівай пра-

цы, разумнай арганізацыі жыцця. Айчынныя мысліцелі розных эпох адзначалі, што гармонія ўзаемаадносін чалавека і прыроды — гэта гарантыв піхалагічнага здароўя нацыі. Для паэта-гуманіста Міколы Гусоўскага лес, пушча — надзеіны сродак маральны і фізічнай загартоўкі асобы, майстэрня для спасціжэння рамесніцкіх навыкаў, школа вайсковай падрыхтоўкі для ратнікаў і адначасова храм духоўнасці. У паэме «Песня пра зубра», выдадзенай у 1523 г., паэт выказаўся супраць палявання дзеля забавы, бяздумнага знішчэння жывёльнага свету, ухваліў указ князя Вітаўта аб забароне палявання на самку і яе патомства. Сугучныя ідэі заканадаўча аформлены ў Статуте ВКЛ.

Статут як документ эпохі данёс да нас узоры адносін да чарапікі, знахараў, ведзьмай — пасрэднікаў паміж чалавекам і таямнічымі, непазнанымі сіламі прыроды. Гэтыя адносіны маюць язычніцкія, дахрысціянскія вытокі. Даследчыкі адзначаюць, што на тэрыторыі Беларусі барацьба з ведзьмамі не набыла такога размаху, як у Заходній Еўропе, але той факт, што чары прызнаны крымінальным злачынствам, сведчыць аб сур'ёзнасці гэтай не толькі прававой, але і маральна-этычнай, светапогляднай, выхаваўчай проблемы. Абвінавачаныя ў чарадзействе маглі быць пакараны дубцамі або прымушаны выплаціць прычыненую матэрыяльную страту. У ходзе працэсу дапускаліся трохразовыя катаванні, у выпадку доказу віны чарапікам пагражала выгнанне або пакаранне смерцю. Цяжкае жыццё, людская пагарда чакала і членаў іх сямей. У летапісах і дакументах сустракаюцца апісанні судовых працэсаў над ведзьмакамі. Так, у квіце Крыштафа Нячкоўскага, вознага Браслаўскага павета, падрабязна расказваецца аб судзе над чарапікамі ў вёсцы Магуны, які адбыўся 15—19 мая 1615 г. У сяле быў моцны падзеж скаціны. Абвінавацілі ў гэтым сялянку Зоф'ю, яе сына Гасюля і суседа Тумеля. Іх двойчы кідалі ў ваду, аднак яны не патанулі і на падставе гэтага былі прызнаны вінаватымі. Жанчына расказала, што мела чары і атручвала імі кароў і цялят, падсыпаючы ў траву на маладзіку. І па просьбе суда нават паказала гэтыя чары — місу канаплянага насення, якую хавала на гарышчы. Зоф'я паведаміла, што чары раз на год ажываюць, поўзаюць, раяцца, як пчолы, грызуць і колюць чалавече цела і ў туую пару ўяўляюць небяспеку для жывых істот. Сын поўнасцю адмаўляў паказанні маці, абвінавачваў яе ў хлусні і здолеў уцякчы, але яго злавілі ў лесе ў час сну. Сусед Тумель

не аспрэчваў прыгавору. Чараўнікі былі пакараны. Іх прывязалі да драбінаў за рукі і ногі і ўкінулі ў агонь [3, с. 546—549]. Такой была цана артыкулаў Статута, пабудаваных на забабонах, цемпрашальстве. Падобныя працэсы наносілі вялікую шкоду маральнаму здароўю моладзі і ўсяго народа, абуджалі ніzkія страсці, з'яўляліся злачынствам супраць жыцця і чалавечай годнасці, заахвочвалі даносы, культивавалі страх і насліле.

Між тым сямейна-бытавая і лекавая магія шырока бытавала сярод людзей і не лічылася нечым надзвычайнім. Ёй карысталіся ў сваіх прафесійных занятках мельнікі, паліянчыя, бортнікі, пастухі. Павер’і, замовы, гаданні нябачнымі ніцямі былі ўпленены ў жыццё прадстаўнікоў усіх узростаў, суправаджалі чалавека ад нараджэння да смерці, з'яўляліся часткай народнай культуры і традыцый, з якімі актыўна змагаліся хрысціянская царква і яе іерархі. Як бачым, не заўсёды адэкатнымі метадамі. Сучасная навука бачыць у народнай магіі не толькі адмоўныя, але і станоўчыя моманты: уздзейнне на свядомасць і психалагічная сіла слова, сувязь паміж жывой і нежывой прыродай, значнасць медыцынска-практычных

ведаў, назапашаных многімі пакаленнямі. У тэорыі выхавання ўздзейнне на чалавека павер’яў, гаданняў і іншых ірацыянальных фактараў вывучана недастаткова, хаця даследчыкі народнай педагогікі не адмаўляюць іх эфектыўнасць як сродкаў інтэнсіфікацыі духоўнага жыцця асобы.

Статут ВКЛ з'яўляецца адной з найбольш аўтарытэтных крыніц для вывучэння самабытных звычаяў беларускага народа, іх трансформацыі і ўзаемадзеяння са зневінімі ўплывамі. Аснова светапогляду народа і нормы яго жыцця з'яўліся своеасаблівой матрыцай і для пісанага права, і для маральна-этычных, выхаваўчых традыцый сярэднявечча. У Статуте закладзены асновы прававога, маральнага, эканамічнага, грамадзянскага і патрыятычнага выхавання. Ён дзейнічаў на Беларусі да 1840 г., рэгламентаваў жыццё многіх пакаленняў, пакінуўшы след у лёсе амаль кожнай сям’і, пра што сёння мы часам і не здагадваемся. Некаторыя палажэнні Статута сёння здаюцца архаічнымі, але нам не можа не імпакаваць той факт, што вышэй за меркантыльныя інтерэсы нашы продкі ставілі духоўнасць, калектывізм, адданасць роднай зямлі.

1. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камент. — Мн.: БелСЭ, 1989. — 573 с.
2. Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / РІВШ БДУ. — Мн., 2000. — 352 с.
3. Гісторыя Беларусі ў дакументах і матэрыялах: У 4 т. / АН БССР. — Мн., 1936. — Т. 1. — 675 с.
4. Мальдзіс А. Пра побыт і норавы нашых продкаў // І ажываюць спадчыны старонкі. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — С. 237—382.